

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА
DE REPUBLIEK BELARUS
VISUM-AANVRAAGFORMULIER

1. Прозвішча/Achternaam		4. Пол/Sexe		Фотаздымак/Foto															
2. Імя/Voornaam		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ mannelijk																	
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Overige namen en (of) meisjesnaam		<input type="checkbox"/> жаночы/ vrouwelijk																	
5. Дата нараджэння/Geboortedatum		6. Месца нараджэння/Geboorteplaats			Службовыя адзнакі/ Voor officieel gebruik														
<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>dag</td> <td>maand</td> <td>jaar</td> </tr> </table>						dag	maand	jaar	краіна/land горад/plaats вобласць (раён)/provincie										
dag	maand	jaar																	
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Nationaliteit(en)					Дата звароту:														
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/Wanneer uw nationaliteit is gewijzigd, noteer dan a.u.b. uw voorgaande nationaliteit en datum waarop de nationaliteit is gewijzigd																			
8. Тып пашпарта/Type paspoort		9. Нумар пашпарта/Paspoortnummer		12. Дата выдачы/Afgiftedatum															
<input type="checkbox"/> звычайны/normaal <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatiek <input type="checkbox"/> службовы/zakelijk <input type="checkbox"/> іншы дакумент/ander document:		10. Кім выдадзены/Instantie van uitgifte		<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>dag</td> <td>maand</td> <td>jaar</td> </tr> </table>					dag	maand	jaar								
dag	maand	jaar																	
		11. Дзе выдадзены/Plaats van uitgifte		13. Тэрмін дзеяння/Geldig tot															
				<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>dag</td> <td>maand</td> <td>jaar</td> </tr> </table>					dag	maand	jaar								
dag	maand	jaar																	
14. Адрас сталага месца жыхарства/Privé adres (woonadres)																			
краіна/land вобласць(раён)/provincie																			
горад/plaats вуліца/straat																			
нумар дома/huisnummer нумар кватэры/appartement nummer																			
нумар тэлефона/telefoonnummer e-mail																			
15. Месца працы і службовы адрас/Werk en werk adres																			
прадпрыемства/naam bedrijf пасада/functie																			
краіна/land вобласць (раён)/provincie																			
горад/plaats вуліца/straat																			
нумар дома/huisnummer нумар тэлефона/telefoonnummer																			
16. Катэгорыя візы/Visumcategorie		17. Тып візы/Soort visum		18. Колькасць уездаў/Aantal toegangen															
<input type="checkbox"/> індывідуальная/individueel <input type="checkbox"/> груповаая/groep		<input type="checkbox"/> транзітная/doorreis <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/korte termijn <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/lange termijn		<input type="checkbox"/> аднаразовая/eenmalige toegang <input type="checkbox"/> двухразовая/dubbelvoudige toegang <input type="checkbox"/> шматразовая/meervoudige toegang															
19. Тэрмін дзеяння візы/Visumaanvraag																			
з/van		па/tot		на тэрмін знаходжання/ de lengte van de verblijf															
<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>dag</td> <td>maand</td> <td>jaar</td> </tr> </table>					dag	maand	jaar	<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>dag</td> <td>maand</td> <td>jaar</td> </tr> </table>					dag	maand	jaar	<table border="1"> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td>dagen</td> </tr> </table>			dagen
dag	maand	jaar																	
dag	maand	jaar																	
dagen																			
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Naam van de uitnodigende organisatie of persoon																			
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adres van de uitnodigende organisatie of persoon																			
вобласць(раён)/provincie горад/plaats																			
вуліца/straat нумар дома/huisnummer																			
нумар кватэры/appartement nummer нумар тэлефона/telefoonnummer																			
нумар факса/fax nummer e-mail																			
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Verblijfsplaats in Belarus																			
вобласць(раён)/provincie горад/plaats																			
вуліца/straat нумар дома/huisnummer																			
нумар кватэры/appartement nummer гасцініца/hotel																			
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Doel van het bezoek(gedetailleerd)																			
.....																			
Спагнаны збор:																			

**Службовыя адзнакі/
Voor officieel gebruik**
Дата звароту:
Падставы:

-
- сапраўдны пашпарт
-
-
- візавая падтрымка
-
-
- фінансавыя сродкі
-
-
- страхоўка
-
-
- інтэрв'ю

Расхэне по звароту:

- ад
-
-
- станючае
-
-
- адмоўнае

Тып візы:

-
- В
-
-
- С
-
-
- D

Кратнасць візы:

-
- 1
-
-
- 2
-
-
- шм

Мэта візіту:

-
- транзіт
-
-
- дзелавыя стасункі
-
-
- удзел у спартыўных/
-
- культурных мерапрыемствах
-
-
- прэса
-
-
- гуманітарная
-
-
- рэлігійныя стасункі
-
-
- з правам працы па найму
-
-
- турызм
-
-
- на вучобу
-
-
- прыватная
-
-
- наведванне месцаў
-
- пахавання
-
-
- на сталае жыхарства
-
-
- службовая
-
-
- дыпламатычная

Віза:

№

Сапраўдная:

з

па

тэрмін знаходжання

Спагнаны збор:

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Bent u eerder in Belarus geweest <input type="checkbox"/> так/я <input type="checkbox"/> не/нее калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/zo ja, geef dan aan welke datum, plaats en het doel van het bezoek з/van па/tot дзе/waar мэта візіту/doel van het bezoek								
25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/Eerdere verblijven in de Republiek Belarus in het huidige jaar en de totale duur van tijdelijk verblijf 1) з/van па/tot 4) з/van па/tot агульны тэрмін часовага знаходжання/ 2) з/van па/tot 5) з/van па/tot totale duur van tijdelijk verblijf 3) з/van па/tot 6) з/van па/tot <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 40px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">dagen</td></tr></table>				dagen				
dagen								
26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Is u ooit een Belarussisch visum geweigerd of is uw visum ooit geannuleerd <input type="checkbox"/> так/я <input type="checkbox"/> не/нее калі так, вызначце дату/zo ja, geef dan aan welke datum								
27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/Heeft u ooit op het grondgebied van de Republiek Belarus de Belarussische wet overtreden <input type="checkbox"/> так/я <input type="checkbox"/> не/нее калі так, вызначце калі/zo ja, geef dan wanneer і дзе/en waar Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ Een positief antwoord heeft niet noodzakelijkerwijs een negatief gevolg voor uw visumaanvraag, maar in dit geval kan het voorkomen dat u een gesprek met een consulaatsmedewerker krijgt								
28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Bent u ooit een land uitgezet <input type="checkbox"/> так/я <input type="checkbox"/> не/нее калі так, вызначце калі/zo ja, geef dan wanneer і з якой краіны/uit welk land								
29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Vervoersmiddelen waarmee u naar de Republiek Belarus reist	30. Маршрут руху/Reis-route							
31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Betaalmiddelen die u in de Republiek Belarus gebruikt <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/contanten <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/bankcheque <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/credit card <input type="checkbox"/> зваротны білет/retourbiljet <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/reischeque <input type="checkbox"/> пражыванне/ accommodatiebewijzen	32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/Ziektekostenverzekering informatie страховая арганізацыя/Ziektekostenverzekeraar страховы поліс/polis van de verzekering: нумар/nummer сапраўдны з/geldig van па/tot							
33. Сямейнае становішча/Burgerlijke staat <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/gehuwd <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/alleenstaand <input type="checkbox"/> разведзены(а)/gescheiden <input type="checkbox"/> удавец(удава)/weduw(e) (naar)								
34. Прозвішча мужа (жонкі)/Achternaam van echtgeno(o)t(e)	35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Meisjesnaam van echtgenoot(e)							
36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Voor- en overige namen van echtgeno(o)t(e)	37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Nationaliteit van echtgeno(o)t(e)							
38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Gebortedatum van echtgeno(o)t(e) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">dag</td><td style="text-align: center;">maand</td><td style="text-align: center;">jaar</td></tr></table>				dag	maand	jaar	39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Geborteplaats van echtgeno(o)t(e) краіна/land горад/plaats вобласць (раён)/provincie	
dag	maand	jaar						
40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/Wanneer u reist met kinderen en zij staan in uw paspoort vermeld, vul dan deze tabel in								
Прозвішча/Achternaam	Імя/Voornaam	Дата і месца нараджэння/Geboortedatum en -plaats						
41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаю, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ Ik verklaar dat de informatie in deze aanvraag waar en correct is. Ik ben me ervan bewust dat om een valse verklaring of weigering om de noodzakelijke documenten voor te leggen kunnen leiden tot weigering van een visum voor entree in de Republiek Belarus. Ik ben gewaarschuwd dat als deze informatie onjuist blijkt te zijn, het visum op elk ogenblik kan worden geannuleerd. Bij aankomst in de Republiek Belarus zal ik mij registreren volgens de procedure en zal ik het grondgebied van de Republiek Belarus verlaten alvorens mijn visum verloopt.								
42. Асабісты подпіс/Handtekening	43. Дата падпісання/Datum <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">dag</td><td style="text-align: center;">maand</td><td style="text-align: center;">jaar</td></tr></table>					dag	maand	jaar
dag	maand	jaar						